

WHY?

ЧАМУ?

Гэты евангельскі тракт быў перакладзены з дапамогай кампутара. Калі вы можаце выправіць або палепшыць мову, звяжыцеся з офісам па адрасе info@angp.co.za



WHY ?

On earth they say:
"Laid aside by illness."
In heaven they say:
"Called aside for stillness."

На зямлі кажуць:
"Адпушчаны хваробай".
У небе кажуць:
"Такліканы ў бок для нерухомасці".

Чаму я пакутую ад гэтай хваробы? Гэта пытанне, якое мы так часта задаем, калі прыходзіць хвароба, альбо здараецца няшчасце, альбо ўзнікаюць праблемы.

1. **Бог кажа: «Спыніся і ведай, што я Бог»** Псалмы 46:10 У актыўным жыцці мы рэдка даем Богу магчымасць размаўляць з намі. Наша жыццё становіцца настолькі "поўным", што для Бога няма месца. У гадзіну адзіноты і бяды Бог загаварыў з Якавам. Ён прачнуўся і сказаў: «Гасподзь тут! Ён у гэтым месцы, і я гэтага не ведаў». Быццё 28:16. У час пакут і пакут **Бог прысутнічае**, каб размаўляць з намі.

2. Хвароба можа быць для нас Божай дысцыплінай **"Шчаслівы чалавек, якога Бог выпраўляе. Не крыўдуйце, калі Ён вас папракае»** Ёў 5:17. "І гэтая невялікая і часовая бяда, якую мы церпім, прынясе нам велізарную і вечную славу, значна большую, чым бяда". 2 Карынфянам 4:17. Такім чынам, нам кажуць: "Лічыце, што нам пашанцавала, калі ў нас узнікаюць разнастайныя выпрабаванні (альбо праблемы)". Джэймс 1: 2. "Нават падчас пакут я быў суцяшаны, бо тваё абяцанне дало мне жыццё". Псалмы 119: 50. "Я напоўнены непрыемнасцямі і трывогай, але Твае заповедзі прыносяць мне радасць". Псалмы 119: 143.

3. **Хвароба дае магчымасць убачыць Божую моц, якая дзейнічае.** Калі вучні Ісуса спыталі пра слепату чалавека: «Настаўнік, чый грэх прымусіў яго нарадзіцца сляпым? Гэта быў яго ўласны грэх альбо бацькоў?» Ісус адказаў: «Яго слепата не мае нічога агульнага з грахамі яго і грахамі бацькоў. Ён сляпы, каб у ім дзейнічала **Божая сіла.**» Ян 9: 2-3. Такім чынам, гэтая

самая хвароба альбо выпрабаванне дае магчымасць убачыць, як Бог адказвае на малітву. **Усе Божыя абяцанні сапраўдныя**. Мы можам прыйсці да Бога ў малітве. Ён наш памочнік і сябар. Ён чуе наш крык і можа аказаць нам сваю дапамогу. Усё, што Ён просіць, - гэта тое, каб мы **верылі**. "Усё магчыма для чалавека, які мае веру". Марка 9:23.

У чым жа тады воля Божая да мяне ў гэтай хваробе?

1. Пераканайцеся ў правільных адносінах з Богам. Прызнайся і адпусці ўсякі грэх.

"Але калі мы вызнаем свае грахі Богу, Ён выканае сваё абяцанне і зробіць тое, што правільна: Ён даруе нам нашы грахі і ачысціць нас ад усялякіх правін". 1 Ян 1: 9.

Знайдзі мір з Богам, ведаючы, што твае грахі дараваны. "Цяпер, калі мы выправіліся з Богам праз веру, мы маем мір з Богам праз Госпада нашага Ісуса Хрыста". Рым. 5: 1. **Майце спакой**. «Мір - гэта тое, што я пакідаю з вамі; гэта мой уласны спакой, які я вам даю. Я даю не так, як гэта робіць свет. Не хвалойцеся і не засмучайцеся; ня бойся." Ян 14:27.

2. Вы можаце маліцца Богу ў гадзіну вашай патрэбы. Ён кажа: «Такліч мяне, калі прыйдзе бяда; Я выратую цябе, і ты пахваліш мяне ». Псалмы 50:15. "Давайце тады мець упэўненасць і падысці да Богага трона, дзе ёсць ласка. Там мы атрымаем міласэрнасць і знойдем ласку, каб дапамагчы нам менавіта тады, калі нам гэта трэба ». Габрэяў 4:16.

3. Вы можаце спадзявацца на абяцанні Г од, якія ніколі не сапсуюць. Ён сказаў: «Я ніколі не пакіну цябе; Я ніколі цябе не кіну ». Габрэяў 13: 5. «Не бойся - я цябе

выратую. Я назваў цябе па імені - ты мой. Калі вы пройдзеце праз глыбокія воды, я буду з вамі; вашы непрыемнасці вас не адолеюць. Цяжкія выпрабаванні не нанясуць вам шкоды ". Ісая 43: 1-2. "Добры чалавек церпіць шмат праблем, але Гасподзь ратуе яго ад усіх". Псалмы 34:19. «Аздайце сябе Госпаду; давярайце Яму, і Ён дапаможа вам ". Псалмы 37: 5. "Ты, Госпадзе, дай ідэальны супакой тым, хто захоўвае цвёрдую мэту і давярае Табе". Ісая 26: 3.

4. **Не адчайвайцеся** «Авечкі мае слухаюць голас мой; Я іх ведаю, і яны ідуць за мной. І яны ніколі не памруць. Ніхто не можа вырваць іх у мяне ". Ян 10: 27-29. «Гасподзь - мой пастыр; У мяне ёсць усё неабходнае. Нават калі я прайду праз глыбокую цемру, я не буду баяцца, Пане, **бо Ты са Мною** " (Псалмы 23: 1-4)



Ці магу я папрасіць Бога вылечыць мяне?

Біблія заклікае нас прасіць вылячэння. «Вялікі натоўп прыйшоў да Яго, прыводзячы з сабой кульгавых, сляпых, скалечаных, нямых і многіх іншых хворых, якіх яны клалі да ног Ісуса; і Ён вылечыў іх

"**Матфея 15:30.** "Ён даруе ўсе мае грахі і вылечвае ўсе мае хваробы". Псалмы 103: 3.

Праца Ісуса паказвала **Божую волю да аздараўлення**. «Ісус абышоў усе гарады і вёскі. Ён вучыў у сінагогах, прапаведаваў Добрую Навіну пра Царства і вылечваў людзей ад усіх відаў хвароб і хвароб». Матфея 9:35. Прачытайце Матфея 4: 23-24; Матфея 8: 16-17; 11: 5; Лукі 10: 9.

Пакуты і смерць Хрыста забяспечылі **вылячэнне чалавецтву**. «Але з-за нашых грахоў Ён быў паранены, збіты з-за зла, якое мы зрабілі. Мы вылечваліся ад пакарання, якое Ён пацярпеў, і аздараўлены ўдарамі, якія атрымаў". Ісая 53: 5. «Ісус словам прагнаў злых духаў і вылечыў усіх хворых. Ён зрабіў гэта, каб здзейсніць тое, што сказаў прарок Ісая: "Ён сам прыняў нашу хваробу і панёс нашы хваробы". Матфея 8: 16-17. Яго ўваскрасенне азначае, што Ён - жывы Збаўца, здольны працягваць сваё аздараўленчае служэнне. "Ісус Хрыстос той самы ўчора, сёння і назаўсёды". Габрэяў 13: 8. "Ісус Хрыстос аздараўляе вас". Дзеі 9:34 ; Дзеі 3:16; Дзеі 5:16.



Healing through
Jesus' life;

Healing through
Jesus' death.

**FEAR NOT,
ONLY BELIEVE.**



"Усё магчыма для чалавека, які мае веру".

Гэты евангельскі тракт быў перакладзены з дапамогай кампутара. Калі вы можаце выправіць або палепшыць мову, звяжыцеся з оф ісам па адрасе info@angp.co.za

Калі вы знайшлі збаўленне ў Хрысце альбо былі дабраславёныя іншым чынам дзякуючы нашай евангельскай літаратуры, паведаміце нам пра гэта. Мы хацелі б падзякаваць Богу разам з вамі і памятаць пра вас далей у нашых малітвах. Каб атрымаць бясплатную евангельскую літаратуру, кнігі і трактаты на больш чым 540 мовах, звяжыцеся з намі :

СЕРЦЕ ЧАЛАВЕКА



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)